



Дадатак 5 да Статута ўстановы адукацыі «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны», зацверджанага загадам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 23.05.2013 № 398 і зарэгістраванага Гомельскім гарадскім выканаўчым камітэтам 23.07.2013 за № 400011099 (з дапаўненнямі і змяненнямі, зацверджанымі загадам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 28.05.2014 № 468, зарэгістраванымі Гомельскім гарадскім выканаўчым камітэтам 09.06.2014 за № 400011099; загадам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 20.12.2014 № 958, зарэгістраванымі Гомельскім гарадскім выканаўчым камітэтам 08.01.2015 за № 400011099; загадам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 03.06.2015 № 478, зарэгістраванымі Гомельскім гарадскім выканаўчым камітэтам 06.07.2015 за № 400011099; загадам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 12.11.2015 № 838, зарэгістраванымі Гомельскім гарадскім выканаўчым камітэтам 19.11.2015 за № 400011099)

ЗАЦВЕРДЖАНА
Загад Міністра адукацыі
Рэспублікі Беларусь

04.04.2016 г. № 283

Змяненні і дапаўненні № 5
у Статут установы адукацыі
«Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны»

1. Дадатак 1 да Статута выкладзены ў наступнай рэдакцыі:

«Дадатак 1 да Статута «Пералік відаў дзейнасці ўніверсітэта ў адпаведнасці з агульнадзяржаўным класіфікатарам Рэспублікі Беларусь АКРБ 005-2011 «Віды эканамічнай дзейнасці»

Код	Від дзейнасці
01620	Дзейнасць, спрыяльная жывёлагадоўлі

02400	Паслугі, звязаныя з лесаводствам і лесанарыхтоўкай
13300	Аздабленне тканін і тэкстыльных вырабаў
18129	Друкаванне іншай паліграфічнай прадукцыі, не ўключанай ў іншыя групы
18130	Дзейнасць па падрыхтоўцы матэрыялаў да друку і распаўсюджанні
18140	Брашуравальна-пераплётная, апрацоўчая дзейнасць і суправаджальныя паслугі
18200	Тыражыраванне запісаных носбітаў інфармацыі
20120	Вытворчасць фарбавальнікаў і пігментаў
20130	Вытворчасць іншых асноўных неарганічных хімічных рэчываў
20593	Вытворчасць матэрыялаў, выкарыстоўваемых для аздаблення тэкстылю, скуры, паперы і кардону
20599	Вытворчасць іншых хімічных прадуктаў
22199	Вытворчасць іншых гумавак вырабаў, не ўключаных ў іншыя групы
22290	Вытворчасць іншых пластыкавых вырабаў
23199	Вытворчасць іншых шкляных вырабаў, не ўключаных у іншыя групы
23200	Вытворчасць вогнеўпораў
23440	Вытворчасць іншых тэхнічных керамічных вырабаў
23910	Вытворчасць абразіўных вырабаў
24410	Вытворчасць высакародных (каштоўных) металаў
25610	Апрацоўка металаў і нанясенне пакрыццяў на металы
25620	Апрацоўка металічных вырабаў з выкарыстаннем асноўных тэхналагічных працэсаў машынабудавання
26110	Вытворчасць электронных элементаў
26510	Вытворчасць інструментаў і прыбораў для вымярэння, тэсціравання і навінацыі
26600	Вытворчасць апраменьваючага, электрамедыцынскага і электратэрапеўтычнага абсталявання
26701	Вытворчасць аптычных прыбораў
28299	Вытворчасць іншых машын і абсталявання агульнага прызначэння, не ўключаных у другія групы
28411	Вытворчасць станкоў для апрацоўкі металаў, акрамя кавальска-прэсавага абсталявання

28499	Вытворчасць іншых станкоў і абсталявання для апрацоўкі цвёрдых матэрыялаў, акрамя металаў
28999	Вытворчасць іншых машын і абсталявання спецыяльнага прызначэння, не ўключаных у іншыя групы
29102	Вытворчасць рухавікоў для аўтамабіляў
29320	Вытворчасць іншых частак і прыналежнасцяў для аўтамабіля
32502	Вытворчасць афталмалагічных вырабаў
32509	Вытворчасць медыцынскага і стаматалагічнага абсталявання, інструментаў і прылад, не ўключаных у іншыя групы
32999	Вытворчасць іншых гатовых вырабаў, не ўключаных у іншыя групы
33110	Рамонт гатовых металічных вырабаў
33120	Рамонт машын і абсталявання агульнага і спецыяльнага прызначэння
33130	Рамонт электроннага і аптычнага абсталявання
33140	Рамонт электрычнага абсталявання
33190	Рамонт іншага абсталявання
33200	Мантаж, устаноўка прамысловых машын і абсталявання
35130	Размеркаванне электраэнергіі
35300	Вытворчасць, перадача, размеркаванне і продаж пары і гарачай вады; кандыцыяніраванне паветра
43210	Электрамонтажныя работы
43310	Тынкавальныя работы
43320	Сталярныя і цялярскія работы
43330	Майстраванне пакрыццяў падлогі і абліцоўвання сцен
43340	Малярныя і шклянныя работы
43390	Іншыя апрацоўчыя работы
43910	Дахавыя работы
43999	Іншыя будаўнічыя работы, якія патрабуюць спецыяльных прафесій
45200	Тэхнічнае абслугоўванне і рамонт аўтамабіляў

47110	Рознічны гандаль у неспецыялізаваных крамах пераважна прадуктамі харчавання, напоямі і тытунёвымі вырабамі
47810	Рознічны гандаль прадуктамі харчавання, напоямі і тытунёвымі вырабамі ў палатках, кіёсках і на рынках
47890	Рознічны гандаль іншымі таварамі ў палатках, кіёсках і на рынках
47990	Іншы рознічны гандаль па-за магазінамі, палаткамі, кіёскам і рынкамі
49391	Перавозка аўтобусамі, акрамя гарадскіх і прыгарадных па рэгулярных маршрутах
49399	Перавозкі другім пасажырскім сухапутным транспартам, не ўключаныя ў іншыя групы
49410	Дзейнасць грузавога аўтамабільнага транспарту
49420	Прадстаўленне паслуг па пераездзе (перамяшчэнні)
52214	Паслугі аўтамабільных стаянак
52290	Іншая дапаможная дзейнасць у галіне перавозак
55200	Прадстаўленне жылля на выхадныя дні і іншыя перыяды кароткатэрміновага пражывання
55900	Прадстаўленне паслуг іншымі месцамі для пражывання
56290	Іншыя паслугі па грамадскім харчаванні
58110	Выданне кніг
58120	Выданне даведнікаў і адрасных спісаў
58130	Выданне газет
58140	Выданне часопісаў і перыядычных публікацый
58199	Іншыя віды выдавецкай дзейнасці, не ўключаныя ў іншыя групы
58210	Выданне камп'ютарных гульняў
58290	Выданне іншага праграмнага забеспячэння
59110	Дзейнасць па вытворчасці кіна-, відэафільмаў і тэлевізійных праграм
59130	Дзейнасць па распаўсюджанні кіна-, відэафільмаў і тэлевізійных праграм
59140	Дзейнасць па паказе кінафільмаў
59200	Дзейнасць у галіне гуказапісу і выдання музычных твораў
60100	Радыёвяшчанне
60200	Дзейнасць па стварэнні тэлевізійных праграм і тэлевяшчанне

62010	Дзейнасць у галіне камп'ютарнага праграмавання
62020	Кансультацыйныя паслугі ў галіне камп'ютарных тэхналогій
62030	Дзейнасць па кіраванні камп'ютарнымі сістэмамі
62090	Іншыя віды дзейнасці ў галіне інфармацыйных тэхналогій і абслугоўвання камп'ютарнай тэхнікі
63110	Апрацоўка дадзеных, прадастаўленне паслуг па размяшчэнні інфармацыі і звязаная з гэтым дзейнасць
63120	Дзейнасць вэб-парталаў
63990	Іншыя віды інфармацыйнага абслугоўвання, не ўключаныя ў іншыя групы
68200	Здача ўнаём уласнай і арэндуемай нерухомай маёмасці
68311	Ацэнка нерухомай маёмасці, акрамя ацэнкі ў сувязі са страхаваннем
68320	Кіраванне нерухомай маёмасцю
69101	Адвакацкая дзейнасць
69109	Іншая дзейнасць у галіне права
69202	Дзейнасць у галіне бухгалтарскага ўліку; кансультаванне па падаткаабкладанні
70210	Дзейнасць па сувязях з грамадскасцю
70220	Кансультаванне па пытаннях камерцыйнай дзейнасці і іншае кансультаванне па пытаннях кіравання
71110	Дзейнасць у галіне архітэктуры
71121	Інжынерна-тэхнічнае праектаванне і прадастаўленне тэхнічных кансультацый у гэтай галіне
71122	Геалагічнае вывучэнне нетраў (без навуковых даследаванняў і распрацовак)
71123	Геадэзічная і картаграфічная дзейнасць (без навуковых даследаванняў і распрацовак)
71200	Тэхнічныя іспыты, даследаванні, аналіз і сертыфікацыя
72110	Навуковыя даследаванні і распрацоўкі ў галіне біятэхналогій
72191	Навуковыя даследаванні і распрацоўкі ў галіне прыродазнаўчых навук
72192	Навуковыя даследаванні і распрацоўкі ў галіне тэхнічных навук
72200	Навуковыя даследаванні і распрацоўкі ў галіне грамадскіх і гуманітарных навук
73110	Дзейнасць па стварэнні рэкламы

73120	Дзейнасць па размяшчэнні рэкламы ў сродках масавай інфармацыі
73200	Даследаванне кан'юнктуры рынка і вывучэнне грамадскай думкі
74100	Спецыялізаваныя работы па дызайне
74200	Дзейнасць у галіне фатаграфіі
74300	Дзейнасць па пісьмоваму і вуснаму перакладу
74901	Дзейнасць па ацэнцы, акрамя ацэнкі, звязанай з нерухомай маёмасцю ці страхаваннем
74909	Іншая прафесійная, навуковая і тэхнічная дзейнасць
77110	Арэнда і лізінг легкавых аўтамабіляў і грузавых аўтамабіляў малой грузапад'ёмнасці
77210	Арэнда і лізінг забаўляльнага і спартыўнага абсталявання
77400	Арэнда і лізінг прадуктаў інтэлектуальнай маёмасці і аналагічных прадуктаў, акрамя аб'ектаў аўтарскага права
79110	Турагенцкая дзейнасць
79120	Тураператарская дзейнасць
79902	Экскурсійнае абслугоўванне
79909	Іншая дзейнасць, якая звязана з турыстычнай
80100	Дзейнасць па забеспячэнні бяспекі прыватных асоб і маёмасці
80200	Дзейнасць у галіне сістэм забеспячэння бяспекі
82190	Дзейнасць па капіраванні, падрыхтоўцы дакументаў і іншая спецыялізаваная офісная дзейнасць
82300	Арганізацыя канферэнцый і прафесійных выстаў
82910	Дзейнасць агенств па зборы плацяжоў і крэдытных бюро
82990	Іншая дзейнасць па прадстаўленні дапаможных камерцыйных паслуг, не ўключаная ў іншыя групы
84119	Іншыя паслугі дзяржаўнага кіравання агульнага характару
84210	Міжнародная дзейнасць
85200	Пачатковая адукацыя
85321	Прафесійна-тэхнічная адукацыя
85329	Іншая тэхнічная і прафесійная сярэдняя адукацыя, не ўключаная ў іншыя групы

85410	Паслясярэдня адукацыя
85421	Вышэйшая адукацыя (без паслявузаўскай)
85422	Паслявузаўская адукацыя
85510	Адукацыя ў галіне спорту і адпачынку
85520	Адукацыя ў галіне культуры
85590	Іншыя віды адукацыі, не ўключаныя ў іншыя групы
85600	Дапаможныя адукацыйныя паслугі
86103	Дзейнасць санаторна-курортных арганізацый з аказаннем паслуг медыцынскімі работнікамі
86901	Дзейнасць па ахове здароўя, што ажыццяўляецца работнікамі, якія маюць сярэдняю спецыяльную медыцынскую адукацыю
86909	Іншая дзейнасць па ахове здароўя, не ўключаная ў іншыя групы
88100	Прадстаўленне сацыяльных паслуг грамадзянам сталага ўзросту і інвалідам без забеспячэння пражывання
88910	Дзённы догляд дзяцей
88990	Іншыя сацыяльныя паслугі без забеспячэння пражывання, якія не ўключаны ў іншыя групы
90010	Дзейнасць у галіне выканальніцкага мастацтва
90020	Дзейнасць, якая спрыяе правядзенню культурна-відовішчных мерапрыемстваў
90030	Мастацкая і літаратурная творчасць
90040	Дзейнасць аб'ектаў культурнай інфраструктуры
91011	Дзейнасць бібліятэк
91020	Дзейнасць музеяў
93110	Дзейнасць фізкультурна-спартыўных збудаванняў
93120	Дзейнасць спартыўных клубаў
93130	Дзейнасць фітнэс-клубаў
93190	Іншая дзейнасць у галіне фізічнай культуры і спорту
93290	Іншая дзейнасць па арганізацыі адпачынку і забаў
95110	Рамонт камп'ютараў і перыферыйнага абсталявання

»

2. У Дадатку 2 да Статута ўстановы адукацыі «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны» «Пэралік спецыяльнасцей, па якіх ажыццяўляецца рэалізацыя адукацыйных праграм вышэйшай адукацыі I ступені» пасля пазіцыі;

«	1-75 01 01	Лясная гаспадарка	1-75 01 01-01	Лесазнаўства і лесаводства	Інжынер лясной гаспадаркі	»
---	------------	-------------------	---------------	----------------------------	---------------------------------	---

дапоўніць пазіцыямі наступнага зместу:

«	1-86 01 01	Сацыяльная работа (па накірунках)				
	1-86 0101-01	Сацыяльная работа (сацыяльна-педагагічная дзеясць)			Спецыяліст па сацыяльнай работе – педагог	
	1-86 01 01-02	Сацыяльная работа (сацыяльна-псіхалагічная дзеясць)			Спецыяліст па сацыяльнай работе – псіхолаг	
	1-86 01 01-04	Сацыяльная работа (сацыяльна-эканамічная дзеясць)			Спецыяліст па сацыяльнай работе – эканаміст	»

3. П.37 Статута ўстановы адукацыі «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны» дапоўніць абзацам 2 наступнага зместу:

«Для разгляду пытанняў навуковай і інавацыйнай дзейнасці загадам рэктара ўніверсітэта ствараецца навукова-тэхнічны савет, які з'яўляецца калегіяльным органам кіравання ў сферы навуковай, навукова-тэхнічнай і інавацыйнай дзейнасці ўніверсітэта. Дзейнасць навукова-тэхнічнага савета, у тым ліку і яго кампетэнцыя, рэгламентуецца Палажэннем аб ім, якое зацвярджаецца рэктарам універсітэта».

У Дадатку 5 да Статута ўстановы
адукацыі «Гомельскі дзяржаўны
ўніверсітэт імя Францыска
Скарыны» пранумэраваны,
прашнураваны і замацаваны
пячаткай 7 (сем) старонак

Першы намеснік Міністра
адукацыі Рэспублікі Беларусь


В.А. Богуш

«07» _____ * 2016 г.

У Дадатку 5 да Статута ўстановы
адукацыі «Гомельскі дзяржаўны
ўніверсітэт імя Францыска
Скарыны» пранумэраваны,
прашнураваны і замацаваны
пячаткай 7 (сем) старонак

Рэктар ўстановы адукацыі
«Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт
імя Францыска Скарыны»


А.У. Рагачоў

«07» _____ * 2016 г.